

*Крэчко Я.В., Пранько Ю.Ю., Стэльмах Г.І, Ходырава К.С.  
Беларускі дзяржаўны універсітэт, Мінск  
Науч. рук. – канд. ист. наук, доцент Усовская Э.А.*

## **ВАЛОШКА ЯК СІМВАЛ БЕЛАРУСІ**

У эпоху глабалізацыі сусветнай эканомікі працэс маркетынгу і брэндынгу тэрыторый, гарадоў і краін непазбежны. Краіна з'яўляеца такім жа таварам, як і любы іншы, які можна прадаць (гучыць цынічна, але так яно і ёсьць). Пры гэтым выкарыстоўваюцца ўсё тыя ж метады і каналы, што і для брэндынгу камерцыйных арганізацый. Адзінае адрозненне: «раскрутка» краіны ці нацыі – больш складанае і адказнае справа, чым прасоўванне нейкага, хай і транснацыянальнага, але камерцыйнага брэнда. У пераважнай большасці выпадкаў, брэндынг краіны вырабляеца з мэтай завабіць больш турыстаў. Бо менавіта наведаўшы краіну, турысты знаёмяцца з людзьмі, культурай, інфраструктурай, умовамі вядзення бізнесу. Здымаеца псіхалагічны бар'ер, уznікае давер, ідзе культурны абмен.

Гэта ўплывае на ўдасканаленне грамадзян, рост інвестыцый. Турысты становяцца рэкламнымі агентамі краіны. «Раскрученая» краіна таксама дапамагае прадаваць тавары (якія вырабляюцца ў гэтай краіне) хутчэй і даражэй. Сфармаваны становучы образ краіны выдатна працуе ўнутры самой краіны. Правільнае пазіцыянаванне фармуе патрэбны светапогляд сярэднестатыстычнага жыхара, павышае самасвядомасць (ці, калі хочаце, ганарлівасць) нацыі.

Перад брэндам краіны (нацыі) стаяць такія задачы, як вылучэнне яе са спісу іншых, фарміраванне і замацаванне пэўных эмацыйных асацыяцый або выпрацаванне патрэбных стэрэатыпаў ўспрымання гэтай краіны ў людзей.

Беларусь таксама спрабуе быць у трэндзе і актывізавала спробы стварэння і прасоўвання ўласнага унікальнага іміджу краіны і тэрыторый з мэтай прыцягнення большай патоку інвестыцый, павелічэння экспарту, павышэння турыстычнай прывабнасці. На жаль, наша краіна не займаецца брэндынгам мэтанакіравана. Асноўная прычына ў tym, што многія кіраўнікі не разумеюць, што гэта такое і навошта гэта трэба. Але ў апошнія гады мы пачалі рабіць першыя крокі ў гэтым напрамку. У асноўным гэта адбываецца дзякуючы энтузіястам і мясцовым органам кіравання, якія хвалююцца за сваю тэрыторыю. Ідзе актыўная праца з інвестарамі, праводзяцца падзеі, змяняюцца архітэктура гарадоў, ўдасканальваецца інфраструктура, ствараюцца турыстычныя маршруты.

Маркетынг і брэндынг тэрыторыі – неабходная тэхналогія для канкурэнтнай барацьбы, заснаваная на выбары прыярытэтнасці, унікальнасці тэрыторыі.

Дзеля таго, каб сферміраваць станоўчы вобраз краіны і вылучыць брэнд, праз які можна было б прадставіць нашу краіну, нам трэба было правесці апытацьку, якое б змагло выявіць каштоўнасці, якімі вылучаюцца беларусы. У нашай апытацьцы прынялі ўдзел больш за 200 чалавек. Мы апыталі розных людзей: ад вайсковуцай да саліста беларускага гурта «AMAROKA». Наша апытацька складалася з невялікай колькасці пытанняў. Перш за ўсё мы павінны былі скласці нашу аўдыторыю. Дзеля таго мы папрасілі людзей пазначыць іх узрост і пол. Мы атрымалі такія рэзультаты: у нашай апытацьцы паўдзельнічала 51% жанчын і 49% мужчын ва ўзросце ад 15 да 50 год.

Іншыя пытанні ўжо наводзілі на пэўны вобраз нашай краіны. Мы спыталі людзей «З якім колерам у вас аспцыюецца Беларусь?». У нас былі такія варыянты адказаў: блакітны, белы, чырвоны, зялёны і мы таксама аставілі поле для варыянтаў нашых апытацьных. Большаясьць высказалася за тое, каб нашу краіну прадстаўляў блакітны колер.

Наступным было пытанне «Калі б Беларусь была чалавекам, то гэта быў...?». Мы прапанавалі два адказы: жанчына і мужчына адпаведна. Большаясьць быў абраны вобраз жанчыны.

У Беларусі шмат прыродных багаццяў, такіх як празрыстыя азёры, густыя лясы і бары і шмат чаго іншага, што магло б прывабіць туриста ў нашых мясцінах, таму мы спыталі ў нашых апытацьных «Лічыце лі вы патрэбным захоўваць багацце і разнастайнасць прыроды Беларусі?». Па выніках можна сказаць, што амаль што ўсе беларусы клапацяцца пра свой родны край.

Ну і канешне мы не маглі абыйсці бокам тое, як беларусы ставяцца да беларускай мовы і культуры. Таму мы задалі наступныя пытанні:

«Лічыце лі вы патрэбным садзейнічаць папулярызацыі беларускай мовы і культуры?» і «Лічыце лі вы патрэбным праводзіць палітыку беларусізацыі ў школах, каледжах, універсітэтах?». Адказы нас прыемна ўразілі тым, што большасць беларусаў падтрымлівае ідэю вяртання да беларускай мовы і адпаведна вяртанне да традыцый.

На аснове атрыманых адказаў мы вылучылі, што Беларусь звязана з сінім колерам, жаночым вобразам, прыроднымі багаццямі і нечым спрадвечна беларускім. Таму мы прадстаўляем вашай увазе наш праект: «Валошка, як сымбаль Беларусі».

Мы вырашылі зрабіць васілёк сімвалам нашага праекта, і, адпаведна, сімвалам Беларусі і яе самабытнасці.

Васілёк, або валошка, – кветка сіняга колеру, якая расце на нашых жытнёвых і пшанічных палях. Васілёк – далікатнасць, прыгажосць, прастата, а таксама – весялосць. Васілёк – гэта сімвал духоўнасці, вернасці і чысціні.

Здаўна рамеснікі і рукацельніцы выкарыстоўвалі вобраз васілька ў сваіх рамёствах, а народныя песні апявалі прыгажосць васілька.

Беларускія паэты, у прыватнасці Алесь Салавей, таксама не маглі прасці міма блакітнавокай валошкі:

*Няма нідзе блакітных васількоў –  
Такіх, што ў нас – няма нідзе.  
І ўноч, і ўдзень яны – трывога сноў.  
Я на чужыне не знайшоў такіх нідзе.  
  
Тваіх вачэй блакіт, о квецік мой,  
О любая, за ўсё сіней  
Блакіт вачэй... Сябруе сум са мной,  
Бо не знайсці ў зямлі чужой такіх вачэй.*

Па народных павер'ях, васілікі валодаюць магічнай сілай. Раней іх саджали вакол поля, каб пазбегнуць сурокаў ведзьмаў і ведзьмакоў. На ноч людзі ставілі букет з васількоў ў дому, дзе пасялілася нячыстая сіла, а раніцай прыбіралі.

Наша ідэя прадставіць Беларусь праз сінявокую валошку звязана з харектарыстыкамі гэтай кветкі.

Беларусь – край тысяч рэк і азёр. Сінявокай нашу рэспубліку называюць не толькі дзякуючы вялікім і малым азёрам і рэкам. Свой «статус» сінявокай яна атрымала і за кошт блакітнага колеру васілька.

Беларусь, як мы ведаем, – радзіма Янкі Купалы і Якуба Коласа, менавіта васілікі натхнялі іх на такія чудоўныя творы. У нашай краіне поўна дзымухаўцоў, але, пагадзіцесь, – пры выглядзе васілька ў нашай свядомасці ўзнікаюць тыя самыя бязмежныя вобразы спрадвечна

беларускіх палёў і лугоў. Васількі – блакітныя вочы нашай радзімы, акно ў яе добрую і светлу душу. Кожны з нас ведае, што сапраўдны беларус – гэта хлопец ці дзячына з русымі валасамі і блакітнымі вачымі. Тут, зноў жа, сустракаеца ўжо знаёмы нам валошкавы колер.

Яшчэ мы ведаєм, што міру была прадстаўлена канцэпцыя таго, як магла бы выглядаць беларуская авіякампанія нумар 1. Уся справа ў тым, што на борце самалёта хочуць зрабіць малюнак знаёмага нам васілька. Тытульнымі колерамі прапануюць ўзяць белы (асацыяцыі з светам, аблокамі, «зямлёй пад белымі крыламі») і сіні (рэкі, вочы, неба, «Беларусь сінявская»).

Такім чынам, васілёк варты быць брэндам Беларусі, бо наша сучасная краіна развіваеца і імкненца да таго, каб яе ведалі ва ўсім свеце і знаёміліся з яе культурай!

Як вы бачыце наш сымбал не проста валошк, але гэта яшчэ адзін са спрадвечных беларукіх арнаментальных сімвалоў – восьміканцовая зорка.

Мы вырашылі ўзяць восьміканцовую зорку, як адзін з нашых сымбаляў, па некалькіх прычынах. Па-першае, калі мы абдумывалі графічнае выкананне нашай ідэі, то заўважылі падабенства валошкі і восьміканцовой зоркі. Пасля гэтага мы вырашылі паглядзець, што азначае гэты сымбал.

З дауніх часін нашай продкі карысталіся восьміканцовой зоркай ва ўпрыгожваннях, аздаблівалі вышыўкай спадніцы, рушнікі, кажухі і г.д.

Гэты арнаментальны малюнак нясе ў сабе некалькі азначэнняў: па-першае, гэта «маці», «жанчына».

Паглядзеўшы на даныя нашай апытаўкі, вы можаце заўважыць, што Беларусь многія асацыяруюць менавіта с жанчынай. Магчыма, гэта звязана з тым, што ў некаторы момант, а дакладней у пасялявлены час, калі мужчын не хапала, усю гаспадарку, усе справы цягнула на сябе жанчына, абставіны склаліся так, што ёй патрэбна было стаць сільнай і мужнай, каб выратаваць тое, што было разбурана. Магчыма, гэта звязана міралюбствам, якое можна прыпісаць нашай краіне, асабліва ў свеце апошніх падзеяў. Беларусь заўёды прымала людзей іншых культур з пышчотай, як сапраўдная гаспадыня.

Па-другое, восьміканцовая зорка асэнсоўваеца з «чалавекам».

Ніхто не будзе спрачацца, што чалавечая жыццё – вялікае багацце. Але ж таксама чалавек павінен мець годнасць і сумленне, быць адказным за свае дзеянні і мець іншыя якасці, каб «чалавекам звацца». Тут няма дзялэння на «жанчына / мужчына», бо кожны павінен мець гэтыя якасці і быць чалавекам, за якога краіне не будзе сорамна.

Напэўна, нашыя продкі востра адчуvalі неабходнасць данесці гэты сэнс праз стагоддзі.

Ну і па-трэцяе, зорка – сымбалъ урадлівасці.

Нашая краіна гістарычна складалася з большасці вясковага насельніцтва, якому дзеля таго, каб жыць, патрэбны былі вялікія ўраджай. Праз гэты сымбалъ можна прагледзіць паважлівія адносіны сялян да зямлі, якая іх корміць. Тут таксама можна прагледзіць асацыятыўны рад з жанчынай, якая, падобна зямлі, родзіць дзетак сваіх і ахоўвае сям'ю. Вось вам і падабенства першага і трэцяга сэнсаў, якое сведчыць аб tym, што нашыя продкі аб'ядноўвалі і асацыравалі два вялікіх багацці: зямлю і жанчыну.

Зорка сама па сабе падобна да сонейка, якое сымвалізуе перамогу света над цемрай, вясны над зімою, добра над злом.

У самую доўгую ноч года, на Каляды (24-25 снежня), калядоўшчыкі наслі вось такую зорку з хаты ў хату. Зорка з'яўлялася «штучным» Сонцам, якое нібыта прываблівала Сонца сапраўданае, каб яно хутчэй прыйшло і перамагло зіму, каб зноўку на зямлі панавала цяпло, дабрыня, урадлівасць (мы ўжо казалі, як гэта было неабходна беларусам).

Зорка таксама з'яўляецца, калі можна так сказаць, каляндаром.

Кожны з яе рагоў нібы ўказвае на некаторае свята на працягу года: (па гадзіннікавай стрэлке) Каляды, Масленіца, Ярыла, Сёмуха, Купалле, Жніво, Багач, Восеньская Дзяды. Але ж нельга асэнсоўваць зорку толькі з паганствам. Так, кожнаму паганскаму святу адпавядадае свята хрысціянскае: Раство Хрыстова, Улас, Вялікдень, Троіца, свята Іаана Хрысціцеля, Спас, Раство Багародзіцы, Дзмітраўская Дзяды. Чаму нельга адрываць гэты сымбалъ ад хрысціянства? Таму шта царква таксама яго прызнае. Так, Віфліемская зорка, што указала шлях валхвам, на думкі многіх была менавіта васьмірогай.

Так васьміканцовая зорка ўвабрала ў сябе культуру нашых далёкіх продкаў з іх павагай да зямлі, чалавека і жанчыны і хрысціянскую традыцыю, якая таксама неадрыўна звязана з Беларуссю.

Гледзячы на ўсё вышэй сказанае і знешнje падабенства, мы лічым, што васьміканцовая зорка шыкоўны варыянт для графічнага выканання нашай ідэі прадставіць Беларусь праз сінявокую валошку.

Спалучаючы вобраз валошкі са знакам васьміканцовай зоркі, мы разработалі лагатып, які адлюстроўвае наш брэнд.

Гэты лагатып з'яўляецца універсальным малюнкам. Колер прыемны для вачэй. Блакітны колер – гэта колер спакою і разам з гэтым і мэтанакіраванасці. Абрысы валошкі маюць выразную (дакладную) форму. Ззаду лагатыпа размяшчаюцца паняцці, якія адлюстроўваюць

каштоўнасці беларускага народа: традыцыі, сям'я, пераемственность пакаленняў, карані, зямля, памяць, гісторыя, а таксама будучыня, развіццё, святы, самастойнасць, інавацыі.

Прапанаваны намі лагатып вельмі зручны ў выкарыстанні. Малюнак будзе выразным і добра чытальнym пры памяншэнні і павелічэнні.

Мы прапануем выкарыстоўваць наш брэнд, выражаны ў лагатыпе, для размяшчэння на розных відах прадукцыі. Гэта можа быць сувенірная прадукцыя, канцылярскія тавары, адзенне і біжутэрыя.

Таксама малюнак восьміканцовай зоркі можа размяшчацца на рознай упакоўцы.

Яшчэ ў нас нарадзілася ідэя аб стварэнні міжнароднага фестывалю «Васілёк». Ён будзе ўключыць у сябе конкурсную і забаўляльную часткі. У першай частцы мы прапануем правядзенне розных конкурсаў: Міжнародны конкурс фларыстаў, Танцевальны мега-батл гуртоў з розных краін, Межународны конкурс малюнка і жывапісу, Конкурс фатаграфій. Ну і канешне, які фестываль без музыкі?! Нам падаецца файнай ідэя запрашаць як беларускія гурты, так і замежныя на гэты фестываль. Гурты могуць быць ужо зубрамі сцэны, альбо толькі пачынаючымі, якія могуць з дапамогай нашага фестывалю атрымаць вопыт, які можа вырашыць лёс гэтага гурта. Частку атрыманых грошоў мы прапануем пусціць на дабрачыннасць.

Мэтай дадзенага фестывалю з'яўляецца прыцягненне замежнікаў да Беларусі і беларускай культуры, а таксама азнямленне саміх беларусаў з нашай культурай, культиваванне цікаўнасці да гісторыі і традыцый.